

**Методические рекомендации по организации корректности заполнения данных в системе ИАС 1-ДУ
(средствами и методами системы)**



По приложению «Дашкольные ўстановы»	2
Вкладка «Агульныя звесткі» поле «Від дашкольнай установы».....	2
Вкладка «Агульныя звесткі» для учреждений на капремонта.....	7
Вкладка «Наведванне»	12
Вкладка «Харчаванне»	14
Вкладка «Захворванні»:.....	15
Вкладка «Карэкцыйна-педагагічная дапамога».....	16
Вкладка «Аснашчанаць дашкольнай установы»	17
Вкладка «Стан здароўя выпускнікоў»	19
По приложению «Групы»	21
Вкладка «Інфармацыя аб групе», поле «Наведванне на платнай аснове».....	21
Возраст детей в специальных группах	27
Возраст обучающихся по образовательной программе начального образования	30
По приложению «Групы па інтарэсах»	33
По приложению «Супрацоўнікі»	35
Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» поле «Малады спецыяліст»	35
Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» поле «Адукацыя».....	37
Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» поле «прызначана пенсія ў 50 гадоў».....	40
Вкладка «Толькі для настаўнікаў-дэфектолагаў»	43
Отчет «Аналіз дзейнасці ўстаноў»	46

При проверке информации по региону огромная просьба учесть опыт прошлых лет на наличие ошибок следующего характера:

ПО ПРИЛОЖЕНИЮ «ДАШКОЛЬНЫЯ ЁСТАНОВЫ»

Вкладка «Агульныя звесткі» поле «Від дашкольнай установы»

1. Вкладка «Агульныя звесткі» несоответствие вида учреждения (особенно УПК) в наименовании и выбранного вида

Как проконтролировать	
1. Выделяем свой район (область)	
2. Выделяем пункт меню «Новый список»	

3. Нажимаем «Настройка полей»

Скриншот панели управления с элементами:

- Группа «Тип условий» с радиокнопками И и ИЛИ.
- Чекбокс «Использовать дату для поиска».
- Поле «Дата, на которую объекты были актуальными» с выпадающим списком.
- Кнопки: «Сбросить», «Настройка полей» (выделена рамкой), «Экспорт/импорт», «Вычислить», «Сформировать список», «Отменить».

4. Ставим в отмеченных полях и нажимаем

Применить

«Применить»

Настройка полей

Сохраненные наборы полей:
<...>

Отображать поля:


- 1. РЭКВИЗИТЫ:
 - Сокращенная назва дашкольнай установы
 - Поўная назва юрыдычнай асобы
 - Поўная назва адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы
 - Рэгіён
 - Раён
 - Паштовы адрас (фактычны)
 - Рэгістрацыйны нумар рэспандэнта ў статыстычным рэгістры (ОКПО)
 - Уліковы нумар плацельшчыка (УНП)
 - Орган кіравання
 - Код формы ўласнасці
 - Адрас сайта (www)
 - Электронны адрас (e-mail)
 - Кіраўнік - Фамілія
 - Кіраўнік - Імя
 - Кіраўнік - Імя па бацьку
 - Кіраўнік - Пасада
 - Кіраўнік - Рабочы тэлефон
 - Адміністратар - Фамілія
 - Адміністратар - Імя
 - Адміністратар - Імя па бацьку
 - Адміністратар - Пасада
 - Адміністратар - Рабочы тэлефон
 - Адміністратар - Версія ПЗ
 - Адміністратар - Дата выгрузкі звестак
- 2. АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ:
 - Мясцовасць, у якой знаходзіцца дашкольная ўстанова
 - Аграгарадок ці населены пункт, які падлягае пераўтварэнню ў аграгарадок
 - Знаходжанне у зонах радыяцыйнага забруджвання
 - Від дашкольнай установы
 - Стан дашкольнай установы
 - Камплектаванне дзецьмі
 - Арганізацыйная структура дашкольнай установы
 - Рэжым працы дашкольнай установы

Выделить все ▼ Применить Отмена

5. Нажимаем «Сформировать список»

6. Список можно просмотреть на соответствие наименования и вида учреждения на экране, либо


экспортировать в Excel




Сбросить Настройка полей Экспорт/импорт Вычислить Сформировать

"Ленинскі раён г. Брэста", поиск объектов "Дашколі"

Режим Операции





Вкладка «Агульныя звесткі» для учреждений на капремонта

2. Вкладка «Агульныя звесткі» для учреждений на капремонта не заповняються поля «Рэжым працы дашкольнай установы» и «Працягласць работы дашкольнай установы»

9. Карэкцыйна-педагагічная дапамога		10. Аснашчанаць дашкольнай установы		11. Інфармацыйнае асяроддзе		12. Ст	
1. Рэквізіты	2. Агульныя звесткі	3. Наведванне	4. Харчаванне	5. Філіялы і структурныя падраздзяленні		6	
► Мясцоваць, у якой знаходзіцца дашкольная ўстанова						Горад ці пасёлак гарадскога тыпу	
Аграгарадок ці населены пункт, які падлягае пераўтварэнню ў аграгарадок						Не	
Знаходжанне у зонах радыяцыйнага забруджвання						не знаходзіцца	
Від дашкольнай установы						Яслі-сад	
Стан дашкольнай установы						Знаходзіцца на капітальным рамонце	
Камплектаванне дзецьмі							
Арганізацыйная структура дашкольнай установы						Юрыдычная асоба	
Рэжым працы дашкольнай установы							
Працягласць работы дашкольнай установы							

Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Выбираем  «Добавить условие»

Настройка списка

Рэспубліка Беларусь > Брэсцкая вобласць > Ленінскі раён г. Брэста

Выберите объект для поиска: Выбирать относящиеся к: Сохраненные экранные списки:

Укажите критерии поиска:

Параметр	Операция	Значение
	<input type="button" value="Добавить условие"/>	

4. Двойным щелчком мыши
 Выбираем «Агульня звесткі» / «Стан
 дашкольнай установы»

Выберите объект для поиска: Выбирать относящиеся к: Сохраненные экранные списки:


Укажите критерии поиска:

Параметр	Операция	Значение
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 1. РЕКВИЗИТЫ: 2. АГУЛЬНЯ ЗВЕСТКІ: Мясцовасць, у якой знаходзіцца Аграгарадок ці населены пункт, Знаходжанне у зонах радыяцый Від дашкольнай установы Стан дашкольнай установы Камплектаванне дзецьмі Арганізацыйная структура дашк Рэжым працы дашкольнай устан Працягласць работы дашкольна 3. НАВЕДВАННЕ: 4. ХАРЧАВАННЕ: 5. АСТАВАШНЯ СТРУКТУРНЫЯ ПАРАМ </div> </div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


5. Выбираем «Операция» “=”

Параметр	Операция	Значение
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 2. АГУЛЬНЯ ЗВЕСТКІ: -> Стан дашко </div> </div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> = <> > < >= <= пусто не пусто </div>	<input type="text"/>

6. Нажимаем в поле «Значение» 
7. Двойным щелчком выбираем значение из выпадающего списка «Знаходзіцца на капітальным рамонце» и нажимаем «ОК»



8. Нажимаем «Настойка полей»



9. Выбираем поля из списка и нажимаем «Применить»

Настройка полей

Сохраненные наборы полей:
<...>

Отображать поля:

- 1. РЭКВИЗИТЫ:
 - Скарочаная назва дашкольнай установы
 - Поўная назва юрыдычнай асобы
 - Поўная назва адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы
 - Рэгіён
 - Раён
 - Паштовы адрас (фактычны)
 - Рэгістрацыйны нумар рэспандэнта ў статыстычным рэгістры (ОКПО)
 - Уліковы нумар плацельшчыка (УНП)
 - Орган кіравання
 - Код формы ўласнасці
 - Адрас сайта (www)
 - Электронны адрас (e-mail)
 - Кіраўнік - Фамілія
 - Кіраўнік - Імя
 - Кіраўнік - Імя па бацьку
 - Кіраўнік - Пасада
 - Кіраўнік - Рабочы тэлефон
 - Адміністратар - Фамілія
 - Адміністратар - Імя
 - Адміністратар - Імя па бацьку
 - Адміністратар - Пасада
 - Адміністратар - Рабочы тэлефон
 - Адміністратар - Версія ПЗ
 - Адміністратар - Дата выгрузкі звестак
- 2. АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ:
 - Мясцовасць, у якой знаходзіцца дашкольная ўстанова
 - Аграгарадок ці населены пункт, які падлягае пераўтварэнню ў аграгарадок
 - Знаходжанне у зонах радыяцыйнага забруджвання
 - Від дашкольнай установы
 - Стан дашкольнай установы
 - Камплектаванне дзецьмі
 - Арганізацыйная структура дашкольнай установы
 - Рэжым працы дашкольнай установы
 - Працягласць работы дашкольнай установы
- 3. НАВЕДВАННЕ:


Выделить все

Применить

Отмена

10. Нажимаем «Сформировать список»

11. Список можно просмотреть на экране, либо экспортировать в Excel



Сбросить

Настройка полей

Экспорт/импорт

Вывести

Сформировать список

Отмена

"Ленинскі раён г. Брэста", поиск объектов "Дашколы"

Режим

Операции

Экспортировать все

Экспортировать выделенное

Экспортировать все

Тип экспортируемых объектов: Дашкольная ўстанова

Параметр
1. РЭКВІЗІТЫ:
<input checked="" type="checkbox"/> Скарочаная назва дашкольнай установы
<input checked="" type="checkbox"/> Поўная назва юрыдычнай асобы
<input checked="" type="checkbox"/> Поўная назва адасобленага падраздзялення юрыдычнай асобы
<input type="checkbox"/> Рэгіён
<input type="checkbox"/> Раён
<input type="checkbox"/> Паштовы адрас (фактычны)
<input type="checkbox"/> Рэгістрацыйны нумар рэспандэнта ў статыстычным рэгістры
<input type="checkbox"/> Уліковы нумар плацельшчыка
<input type="checkbox"/> Орган кіравання
<input type="checkbox"/> Код формы ўласнасці
<input type="checkbox"/> Адрас сайта (www)
<input type="checkbox"/> Электронны адрас (e-mail)
Кіраўнік
<input type="checkbox"/> Фамілія
<input type="checkbox"/> Імя
<input type="checkbox"/> Імя па бацьку
<input type="checkbox"/> Пасада
<input type="checkbox"/> Рабочы тэлефон
Адміністратар
<input type="checkbox"/> Фамілія

Номера строк

Вывести все

Экспорт

Отмена

в электронную таблицу

в XML файл

предприяти

предприятие

нка № 61 7

ста

еста

ста

Государственное учреждение образования "Яс

Государственное учреждение образования "Яс


Вкладка «Наведванне»

3. Вкладка «Наведванне» в таблице «Звесткі аб наведванні дзецямі груп і класаў» записывается среднее количество групп и детей за период, но никак не сумма количества групп и детей за каждый день периода.

9. Карэкцыйна-педагагічная дапамога		10. Аснашчанаць дашкольнай установы		11. Інфармацыйнае асяродзе		12. Стан здароўя выпускнікоў		13. Спецыялісты арганізацый аховы здароўя	
1. Рэзюмэ	2. Агульныя звесткі	3. Наведванне	4. Харчаванне	5. Філіялы і структурныя падраздзяленні		6. Аздараўленне	7. Захворванні	8. Матэрыяльна-тэхнічная база	
▶ Колькасць дзён работы дашкольнай установы ў справаздачным перыядзе (з 05.09 мінулага года па 04.09 бягучага года)					252				
Колькасць чалавека-дзён, якія праведзены ў групах дзецьмі					13842				
з іх ва ўзросце 3-х годоў і больш					11354				
Колькасць чалавека-дзён, якія прапушчаны дзецьмі па прычыне хваробы					748				
з іх ва ўзросце 3-х годоў і больш					523				
Колькасць чалавека-дзён, якія прапушчаны дзецьмі па іншых прычынах					13382				
з іх ва ўзросце 3-х годоў і больш					10551				
Падвоз дзяцей да ўстановы									
Колькасць дзяцей, для якіх арганізаваны падвоз да ўстановы					0				
Сярэднегадовая колькасць дзяцей									
Сярэднегадовая колькасць дзяцей					111				
з іх ва ўзросце 3 годоў і больш					89				
Звесткі аб наведванні дзецямі груп і класаў:									
▶ Пэрыяд		з 01.09 па 31.12	з 01.01 па 31.05	з 01.06 па 15.06	з 16.06 па 30.06	з 01.07 па 15.07	з 16.07 па 31.07	з 01.08 па 15.08	з 16.08 па 31.08
Колькасць груп, якія функцыянавалі, адзінак		6	6	6	6	6	6	6	6
Колькасць дзяцей у іх, чалавек		110	111	111	113	113	113	113	113

Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Нажимаем «Настройка полей»
4. Выбираем указанные поля
5. Нажимаем «Применить»
6. Нажимаем «Сформировать список»



7. Особенность данного списка, что он показывает только последний период, но и в таком случае видны большие (экстремальные) значения

Звесткі аб наведванні дзецьмі груп і класаў		
Перыяд	Колькасць груп	Колькасць дзяцей у іх, чалавек
з 01.09 па 31.09	4	43
з 01.09 па 31.09	6	78
з 01.09 па 31.09	8	84
з 01.09 па 31.09	6	6211
з 01.09 па 31.09	12	310
з 01.09 па 31.09	11	126
з 01.09 па 31.09	6	75
з 01.09 па 31.09	10	240
з 01.09 па 31.09	6	72
з 01.09 па 31.09	6	72
з 01.09 па 31.09	6	78
з 01.09 па 31.09	12	153
з 01.09 па 31.09	10	9931


Вкладка «Харчаванне»

4. Вкладка «Харчаванне» - не все учреждения заполняют проценты выполнения норм по питанию, которые потом влияют на место в рейтинге учреждений дошкольного образования. Некоторые учреждения имеют заниженный или завышенный показатель.

9. Карэкцыйна-педагагічная дапамога		10. Аснашчанаасць дашкольнай установы		11. Інфармацыйнае асяродзе		
1. Рэзюмэ	2. Агульныя звесткі	3. Наведванне	4. Харчаванне	5. Філіялы і структурныя падраздзялы		
▶ Колькасць дзяцей, бацькі якіх:						
вызвалены ад платы за харчаванне дзяцей поўнасю						2
аплачваюць 70% кошту за харчаванне дзяцей						25
аплачваюць 50 % кошту за харчаванне дзяцей						39
з іх маюць трох і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў						39
з іх, якія жывуць у зонах радыяцыйнага забруджвання:						
наступнага адсялення						0
з правам на адсяленне						0
пражывання з перыядычным радыяцыйным кантролем						0
з'яўляюцца апекунамі, прыёмнымі бацькамі, бацькамі-выхавальнікамі дзіцячых дамоў сямейнага тыпа, дзіцячых вёсак (гарадкоў)						0
Працент фактычнага выканання зацверджаных нормаў харчавання для выхаванцаў						
па стану на 1 студзеня цякучага года						85
па стану на 1 ліпеня цякучага года						86.5

Как проконтролировать	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выделяем свой район (область) 2. Выбираем пункт меню «Новый список» 3. Нажимаем «Настройка полей» 4. Выбираем указанные поля 5. Нажимаем «Применить» 	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> 4. ХАРЧАВАННЕ: </div> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Колькасць дзяцей, бацькі якіх: - вызвалены ад платы за харчаванне дзяцей поўнасю <input type="checkbox"/> Колькасць дзяцей, бацькі якіх: - аплачваюць 70% кошту за харчаванне дзяцей <input type="checkbox"/> Колькасць дзяцей, бацькі якіх: - аплачваюць 50 % кошту за харчаванне дзяцей <input type="checkbox"/> Колькасць дзяцей, бацькі якіх: - з іх маюць трох і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў <input type="checkbox"/> з іх, якія жывуць у зонах радыяцыйнага забруджвання: - наступнага адсялення <input type="checkbox"/> з іх, якія жывуць у зонах радыяцыйнага забруджвання: - з правам на адсяленне <input type="checkbox"/> з іх, якія жывуць у зонах радыяцыйнага забруджвання: - пражывання з перыядыч <input type="checkbox"/> з іх, якія жывуць у зонах радыяцыйнага забруджвання: - з'яўляюцца апекунамі, прыём <input checked="" type="checkbox"/> Працент фактычнага выканання зацверджаных нормаў харчавання для выхаванцаў - па ст <input checked="" type="checkbox"/> Працент фактычнага выканання зацверджаных нормаў харчавання для выхаванцаў - па ст </div> <div style="margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Сбросить Настройка полей Экспорт/импорт Вычислить Сформировать список </div>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Нажимаем «Сформировать список» 	

7. Далее можна работатъ со список либо в программе, либо экспортировать его в Excel




Вкладка «Захворванні»:

5. Вкладка «Захворванні»:

9. Карэкцыйна-педагагичная дапамога		10. Аснашчанаць дашкольнай установы		11. Інфармацыйнае асяродзе		12. Стан здароўя выпускнікоў		13. Спецыялісты арганізацый аховы здароўя	
1. Рэквізіты	2. Агульныя звесткі	3. Наведванне	4. Харчаванне	5. Філіялы і структурныя падраздзяленні		6. Аздараўленне	7. Захворванні	8. Матэрыяльна-тэхнічная база	
Захворванні:									
▶		Зарэгістравана выпадкаў захворвання за справадачны перыяд, усяго				З іх у дзяцей ва ўзросце 3 гадоў і больш.			
некаторыя інфекцыйныя і паразітарныя хваробы									
бактэрыяльная дызэнтэрыя		0				0			
вірусы гепатыт		0				0			
энтэрыты, каліты і гастрэнтэрыты, харчовыя таксікаінфекцыі, якія вызваны выяўленымі ўзбуджальнікамі		0				0			
вострыя кішачныя інфекцыі, харчовыя таксікаінфекцыі, якія вызваны невыяўленымі ўзбуджальнікамі і недакладна абзначаныя		0				0			
шкарлятына		0				0			
іншыя		0				0			
хваробы органаў дыхання									
вострыя інфекцыі верхніх дыхальных шляхоў множнай і невызначанай лакалізацыі		75				56			

- Во-первых, запоўняецца колькасць выпадкаў захворвання, а НЕ колькасць дзён захворвання;
- Во-вторых, колькасць выпадкаў захворванняў у дзяцей старшэ 3-х лет павінен быць НЕ БОЛЬШЕ агульнай колькасці захворванняў за перыяд (разумеецца ў разрэзе канкрэтнага захворвання) – правяраем у сфарміраваным адчете па форме 1-ДУ (табл. 16);






- **Обязательно!** сраўнявайце з прошлым годам, каб выключыць ашибочныя данныя.

Вкладка «Карэкцыйна-педагогічная дапамога»

6. Вкладка «Карэкцыйна-педагогічная дапамога» общее количество лиц, осваивающих программу на дому должно быть равно сумме лиц по программам дошкольного образования, спецобразования и спецобразования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

Колькасць асоб, якія асвойваюць адукацыйную праграму на даму	0
у тым ліку адукацыйную праграму:	
дашкольнай адукацыі	0
спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі	0
спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю	0

Как проконтролировать										
<p>1. Выделяем свой район (область)</p> <p>2. Выбираем пункт меню «Новый список»</p> <p>3. Нажимаем “Настройка полей”</p> <p>4. Выбираем указанные поля</p> <p>5. Нажимаем “Применить”</p>										
<p>6. Нажимаем «Сформировать список»</p>										
<p>7. Далее можно работать со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excel</p>  <p style="text-align: right;">и</p> <p>работать используя формулы</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Колькасць асоб, якія асвойваюць адукацыйную праграму на даму</th> <th>у тым ліку адукацыйную праграму: - дашкольнай адукацыі</th> <th>у тым ліку адукацыйную праграму: - спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Колькасць асоб, якія асвойваюць адукацыйную праграму на даму	у тым ліку адукацыйную праграму: - дашкольнай адукацыі	у тым ліку адукацыйную праграму: - спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі	0	0	0	2	2	0
Колькасць асоб, якія асвойваюць адукацыйную праграму на даму	у тым ліку адукацыйную праграму: - дашкольнай адукацыі	у тым ліку адукацыйную праграму: - спецыяльнай адукацыі на ўзроўні дашкольнай адукацыі								
0	0	0								
2	2	0								

Вкладка «Аснашчанаць дашкольнай установы»

7. Вкладка «Аснашчанаць дашкольнай установы» не все учреждения заполняют проценты обеспеченности, которые потом влияют на место в рейтинге учреждений дошкольного образования. Некоторые учреждения имеют заниженный или завышенный показатель.

1. Рэквізіты	2. Агульныя звесткі	3. Наведванне	4. Харчаванне	5. Філіялы і структурныя падраздзя
9. Карэкцыйна-педагагічная дапамога		10. Аснашчанаць дашкольнай установы		11. Інфармацыйнае асяро
▶ Наяўнасць у дашкольнай установе:				
басейна				Так
яго стан:				
дзеючы				Так
знаходзіцца на капрамонце				Не
зачынены і патрабуе мадэрнізацыі				Не
памяшкання цеплапрацэдур з абагравальнай камерай				Не
пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі				Так
абсталяваны ў асобным пакоі				Не
кабінета настаўніка-дэфектолага				Так
абсталяваны ў асобным пакоі				Так
кабінетаў педагога-псіхолага				Так
абсталяваны ў асобным пакоі				Так
сталовай				Не
музычнай залы				Так
фізкультурнай залы				Так
Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі выхавання і навучання:				
сродкамі навучання				86
надворным абсталяваннем				87
вучэбнымі выданнямі для педагагічных работнікаў				90
вучэбнымі выданнямі для выхаванцаў				100

Как проконтролировать


1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Нажимаем «Настройка полей»
4. Выбираем указанные поля
5. Нажимаем «Применить»

10. АСНАШЧАНАСЦЬ ДАШКОЛЬНАЙ УСТАНОВЫ:

- Наяўнасць у дашкольнай установе: - басейна
- яго стан: - дзеючы
- яго стан: - знаходзіцца на капрамонце
- яго стан: - зачынены і патрабуе мадэрнізацыі
- яго стан: - памяшкання цеплапрацэдур з абагравальнай камерай
- яго стан: - пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі
- яго стан: - абсталяваны ў асобным пакоі
- яго стан: - кабінета настаўніка-дэфектолага
- яго стан: - абсталяваны ў асобным пакоі
- яго стан: - кабінетаў педагога-псіхолага
- яго стан: - абсталяваны ў асобным пакоі
- яго стан: - сталовай
- яго стан: - музычнай залы
- яго стан: - фізкультурнай залы
- Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі выхавання і навучання: - сродкамі навучання
- Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі выхавання і навучання: - надворным абсталяваннем
- Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі выхавання і навучання: - вучэбнымі выданнямі для педагогічных работнікаў
- Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі выхавання і навучання: - вучэбнымі выданнямі для выхаванцаў

6. Нажимаем «Сформировать список»

7. Далее можно работать со список либо в программе, либо экспортировать его в Excel



и работать используя формулы

Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі в	Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі выхавання і нае	Працэнт забяспечанасці навучальнага працэса сродкамі в
74	51	82
91	61.5	91
80	50.2	82
85	74	82
86	83	85
79	44	81


Вкладка «Стан здароўя выпускнікоў»

8. Вкладка «Стан здароўя выпускнікоў» - общее количество выпускников (в примере ниже = 69) равно сумме детей по группам здоровья при поступлении в УДО (29 + 38 + 2) и также равно сумме детей по группам здоровья при поступлении в учреждение среднего образования (39 + 28 + 2). Это одни и те же воспитанники!

▶ Выпускнікоў, усяго	69
Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі	
з I групай здароўя	29
з II групай здароўя	38
з III групай здароўя	2
з IV групай здароўя	0
Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу)	
з I групай здароўя	39
з II групай здароўя	28
з III групай здароўя	2
з IV групай здароўя	0

Как проконтролировать	
<p>1. Выделяем свой район (область)</p> <p>2. Выбираем пункт меню «Новый список»</p> <p>3. Нажимаем «Настройка полей»</p> <p>4. Выбираем указанные поля</p> <p>5. Нажимаем «Применить»</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>☑ 12. СТАН ЗДАРОЎЯ ВЫПУСКНІКОЎ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Выпускнікоў, усяго ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з I групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з II групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з III групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з IV групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з I групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з II групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з III групай здароўя ☑ Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з IV групай здароўя </div>
<p>6. Нажимаем «Сформировать список»</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Сбросить Настройка полей Экспорт/импорт Вычислить Сформировать список Отмена </div>

7. Далее можно работать со список либо в программе, но удобнее экспортировать его в Excel



и работать используя формулы (в данном случае столбец $C=D+E+F+G$ и $C=H+I+J+K$)

C	D	E	F	G	H	I	J	K
Выпускнікоў, усяго	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з I групай здароўя	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з II групай здароўя	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з III групай здароўя	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову дашкольнай адукацыі - з IV групай здароўя	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з I групай	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з II групай	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з III групай	Стан здароўя пры паступленні ва ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі (у пачатковую школу) - з IV групай
17	7	10	0	0	7	10	0	0
35	10	25	0	0	12	23	0	0
45	17	24	2	2	22	20	2	1
22	5	16	0	1	5	16	0	1
70	27	43	0	0	28	42	0	0

ПО ПРИЛОЖЕНИЮ «ГРУПЫ»

Вкладка «Инфармацыя аб групе», поле «Наведванне на платнай аснове»

9. На вкладке «Инфармацыя аб групе», в поле «Наведванне на платнай аснове» стоит «Не»

▶ Наведванне на платнай аснове	Не
Мова выкладання	руская

На вкладке «Колькасць дзяцей па ўзросту» стоят воспитанники на платной основе


з іх якія пражываюць у іншым раёне (горадзе)	0
з іх якія наведваюць групу на платнай аснове	10

Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры

Параметр	Операция	Значение
 ПЕ: -> Наведванне на платнай аснове	=	Не


4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”



7. Нажимаем «Сформировать список»

Сбросить Экспорт/импорт

8. Далее необходимо экспортировать его в Excel



и работать используя формулы или фильтры

Группа			Колькасць дзяцей па ўзросту	
Назва групы	Дзейнічае на пастаяннай аснове	Наведванне на платнай аснове	Колькасць дзяцей	з іх якія наведваюць групу на платнай аснове
Первая младшая группа	Так	Не	15	0
Вторая Младшая группа	Так	Не	17	0
Средняя группа	Так	Не	18	0
Старшая группа	Так	Не	19	0
Адаптационная группа	Не	Не	7	0

Группа	Назва групы	Дзейнічае на пастаяннай аснове	Наведванне на платнай аснове	Колькасць дзяцей	Колькасць дзяцей па ўзросту з іх якія наведваюць групу на платнай аснове
	Первая младшая группа	Так	Не	15	10
	Вторая Младшая группа	Так	Не	17	0
	Средняя группа	Так	Не	18	3
	Старшая группа	Так	Не	19	0
	Адаптационная группа	Не	Не	7	0
	средняя группа	Так	Не	20	0
				2	0
	старшая А группа	Так	Не	20	0

10. На вкладке «Инфармацыя аб групе», в поле «Наведванне на платнай аснове» стоит «Так»

Наведванне на платнай аснове	Так
Мова выкладання	руская
Вывучэнне роднай мовы нацыянальных меншасцяў	

На вкладке «Колькасць дзяцей па ўзросту» нет воспитанников на платной основе, либо их количество меньше общего количества детей

з іх якія пражываюць у іншым раёне (горадзе)	0
з іх якія наведваюць групу на платнай аснове	0


Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры

Укажите критерии поиска:

	Параметр	Операция	Значение	
	ПЕ: -> Наведанне на платнай аснове	=	Так	
				

4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”



7. Нажимаем «Сформировать список»

8. Далее необходимо экспортировать его в Excel

и работать используя формулы или фильтры

Непоседы	Не	Так	11	11
адаптационная группа 1	Не	Так	11	11
Адаптационная группа-1	Не	Так	12	12
Адаптационная группа-2	Не	Так	12	12

Группа	Колькасць дзяцей па ўзросту			
Назва групы	Дзейнічае на пастаяннай аснове	Наведванне на платнай аснове	Колькасць дзяцей	з іх якія наведваюць групу на платнай аснове
Непоседы	Не	Так	11	0
адаптационная гру	Не	Так	11	11
			10	0
Адаптационная гру	Не	Так	12	12
Адаптационная гру	Не	Так	12	12

11. Пункты 9 и 10 касаются как группы на постоянной так и не на постоянной основе.

Возраст детей в специальных группах

12. Всем детям в **специальных группах** и **специальных дошкольных учреждениях** в возрасте 6 или 7 лет, соответственно, ставится только реальный возраст 6 лет или 7 лет без приписки «(праходзяць другі год навучання па адукацыйнай праграме дашкольнай адукацыі (раздзел праграмы ад 6 да 7 гадоў))».

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры

Настройка списка

Рэспубліка Беларусь > Брэсцкая вобласць > Ленінскі раён г. Брэста

Выберите объект для поиска: Выбирать относящиеся к: Сохраненные экранные списки:

Група < не важно >

Укажите критерии поиска:


	Параметр	Операция	Значение
<input type="checkbox"/>	КОЛЬКАСЦЬ ДЗЯЦЕЙ ПА ўЗРОСТУ: ->	=	6 (праходзяць другі год навучання...)
<input type="checkbox"/>	КОЛЬКАСЦЬ ДЗЯЦЕЙ ПА ўЗРОСТУ: ->	=	7 (праходзяць другі год навучання...)

Тип условий: И ИЛИ Использовать дату для поиска


Дата, на которую объекты были актуальными:

Сбросить Настройка полей Экспорт/импорт Вычислить Сформировать список Отмена


4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”



7. Нажимаем «Сформировать список»



8. Далее необходимо экспортировать его в Excel



Группа			Колькасць дзяцей па ўзросту	
Назва групы	Узровень групы	Прызначэнне групы	Узрост	Колькасць дзяцей
старшая А	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	2
старшая Б	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	2
старшая	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	2
Старшая "Б"	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	6

Группа			Колькасць дзяцей па ўзросту	
Назва групы	Узровень групы	Прызначэнне групы	Узрост	Колькасць дзяцей
старшая А	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	5 гадоў	22
			6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	2
старшая Б	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	5 гадоў	23
			6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	2
старшая	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	5 гадоў	20
			6 гадоў	1
			6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	2
Старшая "Б"	старшая (з 5 гадоў да 6 гадоў)	агульнага прызначэння	5 гадоў	14
			6 гадоў	4
			6 (праходзяць другі год навучання па праграме дзяцей сёмага года жыцця ў дашкольнай установе)	6

Возраст обучающихся по образовательной программе начального образования

13. В 1 классе возраст у ребенка стоит просто 6 лет, а не 6 лет 1 класс, 7 лет, а не 7 лет первый класс. Это касается и других классов.

Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры


Выберите объект для поиска: Выбирать относящиеся к:

Укажите критерии поиска:

	Параметр	Операция	Значение
<input type="checkbox"/>	ИНФАРМАЦИЯ АБ ГРУПЕ: -> Уровень г	=	1 клас
<input type="checkbox"/>	ИНФАРМАЦИЯ АБ ГРУПЕ: -> Уровень г	=	2 клас
<input type="checkbox"/>	ИНФАРМАЦИЯ АБ ГРУПЕ: -> Уровень г	=	3 клас
<input type="checkbox"/>	ИНФАРМАЦИЯ АБ ГРУПЕ: -> Уровень г	=	4 клас

Тип условий: И ИЛИ Использовать дату для поиска Дата, на которую объекты были актуальными:


4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”



7. Нажимаем «Сформировать список»



8. Далее можно работать со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excel



Назва группы	Узровень группы	Прызначэнне групы	Узрост	Колькасць дзяцей
1 класс А	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	29
1 класс	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	11
1 клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	23
1 клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	12
первый класс	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	30
1 "А" клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	21
1 "Б" клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	23
1-й клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	8 гадоў і старэй	5
1 класс	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	8 гадоў і старэй	5

Назва группы	Узровень группы	Прызначэнне групы	Узрост	Колькасць дзяцей
1 класс А	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	29
1 класс	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	11
1 клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	23
1 клас	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	12
первый класс	1 клас	для дзяцей, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме пачатковай адукацыі	6 гадоў	30
			7 гадоў	0
			7 гадоў	0

ПО ПРИЛОЖЕНИЮ «ГРУППЫ ПА ІНТАРЭСАХ»

1. В поле «Наведванне на платнай аснове» стоит «Не», но указаны дети, посещающие группу на платной основе.

▶ Назва групы па інтарэсах	Детский фитнес
Напрамак дзейнасці групы па інтарэсах	мастацкая гімнастыка
Наведванне на платнай аснове	Так
Колькасць дзяцей, якія наведваюць групу	8
з іх на платнай аснове	8

Как проконтролировать																																									
<p>1. Выделяем свой район (область)</p> <p>2. Выбираем пункт меню «Новый список»</p> <p>3. Задаем указанные параметры</p>	<p>Укажите критерии поиска:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Операция</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Наведванне на платнай аснове</td> <td>=</td> <td>Не</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Операция	Значение	 Наведванне на платнай аснове	=	Не																																		
Параметр	Операция	Значение																																							
 Наведванне на платнай аснове	=	Не																																							
																																									
<p>4. Нажимаем “Настройка полей”</p> <p>5. Выбираем указанные поля</p> <p>6. Нажимаем “Применить”</p>	<p>Настройка полей</p> <p>Сохраненные наборы полей:</p> <p><...></p> <p>Отображать поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Назва групы па інтарэсах <input checked="" type="checkbox"/> Напрамак дзейнасці групы па інтарэсах <input checked="" type="checkbox"/> Наведванне на платнай аснове <input checked="" type="checkbox"/> Колькасць дзяцей, якія наведваюць групу <input checked="" type="checkbox"/> з іх на платнай аснове 																																								
<p>7. Нажимаем «Сформировать список»</p>	<p>Сбросить Настройка полей Экспорт/импорт</p> <p>Вычислить Сформировать список Отмена</p>																																								
<p>8. Далее можно работать со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excel</p>	<p>Дадатковая адукацыйная паслуга</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Назва групы па інтарэсах</th> <th>Напрамак дзейнасці групы па інтарэсах</th> <th>Наведванне на платнай аснове</th> <th>Колькасць дзяцей, якія наведваюць групу</th> <th>з іх на платнай аснове</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маленький рассказчик</td> <td>іншыя</td> <td>Не</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Речевое развитие детей с нарушениями зрения</td> <td>іншыя</td> <td>Не</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Нетрадиционные виды рисования</td> <td>выяўленчае мастацтва</td> <td>Не</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Речевое развитие детей с нарушениями зрения</td> <td>іншыя</td> <td>Не</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Маленький эколог</td> <td>экалагічны напрамак</td> <td>Не</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Капелька</td> <td>музыка і спевы</td> <td>Не</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Экологический</td> <td>экалагічны напрамак</td> <td>Не</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Назва групы па інтарэсах	Напрамак дзейнасці групы па інтарэсах	Наведванне на платнай аснове	Колькасць дзяцей, якія наведваюць групу	з іх на платнай аснове	Маленький рассказчик	іншыя	Не	12	0	Речевое развитие детей с нарушениями зрения	іншыя	Не	10	0	Нетрадиционные виды рисования	выяўленчае мастацтва	Не	12	0	Речевое развитие детей с нарушениями зрения	іншыя	Не	10	0	Маленький эколог	экалагічны напрамак	Не	12	0	Капелька	музыка і спевы	Не	8	0	Экологический	экалагічны напрамак	Не	12	0
Назва групы па інтарэсах	Напрамак дзейнасці групы па інтарэсах	Наведванне на платнай аснове	Колькасць дзяцей, якія наведваюць групу	з іх на платнай аснове																																					
Маленький рассказчик	іншыя	Не	12	0																																					
Речевое развитие детей с нарушениями зрения	іншыя	Не	10	0																																					
Нетрадиционные виды рисования	выяўленчае мастацтва	Не	12	0																																					
Речевое развитие детей с нарушениями зрения	іншыя	Не	10	0																																					
Маленький эколог	экалагічны напрамак	Не	12	0																																					
Капелька	музыка і спевы	Не	8	0																																					
Экологический	экалагічны напрамак	Не	12	0																																					

	Назва групы па інтарэсах	Напрамак дзейнасці групы	Наведванне на платнай аснове	Колькасць дзяцей, якія наведваюць групу	з іх на платнай аснове
 Экспортировать все	Маленький рассказчик	іншыя	Не	12	0
 Экспортировать выделенное	Речевое развитие детей	іншыя	Не	10	0
	Нетрадиционные виды творчества	выяўленчае мастацтва	Не	12	0
	Речевое развитие детей	іншыя	Не	10	0
	Маленький эколог	экалагічны напрамак	Не	12	0

В поле «Наведванне на платнай аснове» стоит «Так», но нет детей либо их количество меньше общего количества детей, посещающих группу на платной основе (алгоритм проверки идентичный, только при выборе параметров в поле «Наведванне на платнай аснове» = «Так»)

ПО ПРИЛОЖЕНИЮ «СУПРАЦОЎНІКІ»

Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» поле «Малады спецыяліст»


1. Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» в поле «Малады спецыяліст» стоит «Так», однако возраст сотрудника далек от молодого специалиста.

Агульнае Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах Толькі для настаўнікаў-дэфекталагаў


Малады спецыяліст Так

Как проконтролировать													
<ol style="list-style-type: none">1. Выделяем свой район (область)2. Выбираем пункт меню «Новый список»3. Задаем указанные параметры	<p>Укажите критерии поиска:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Параметр</th><th>Операция</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Иных ПАСАДАХ: -> Малады спецыяліст</td><td>=</td><td>Так</td></tr><tr><td>Малады спецыяліст</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Адукацыя</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Параметр	Операция	Значение	Иных ПАСАДАХ: -> Малады спецыяліст	=	Так	Малады спецыяліст			Адукацыя		
Параметр	Операция	Значение											
Иных ПАСАДАХ: -> Малады спецыяліст	=	Так											
Малады спецыяліст													
Адукацыя													

4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”



7. Нажимаем «Сформировать список»



8. Далее можна работатъ со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excell	Фамілія	Імя	Імя па бацьку	Дата нараджэння	Малады спецыяліст
	Мороз	Алена	Владимировна	05.06.1988	Так
	Грейс	Алеся	Александровна	19.12.1997	Так
	Ходина	Дарья	Валерьевна	26.07.1995	Так
	Онисковец	Надежда	Федоровна	23.02.1998	Так
	Шестиловская	Татьяна	Сергеевна	14.03.1995	Так
	Кудряшова	Яна	Викторовна	26.04.1993	Так
	Джежора	Мария	Олеговна	28.11.1995	Так

Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» поле «Адукацыя»

2. Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» в поле «Адукацыя» указано «агульная сярэдняя», а в поле «Спецыяльнасць (па дыпламу)» указано «педагагічная», что не допустимо.


Агульнае	Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах	Толькі для настаўнікаў-дэфекталагаў
▶ Малады спецыяліст	Не	
Адукацыя	агульная сярэдняя	
Спецыяльнасць (па дыпламу)	не педагагічная	
мае ганаровую граматы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь	Не	
мае нагрудны знак Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»	Не	
мае ганаровае званне «Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»	Не	
мае ганаровае званне «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»	Не	
мае дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь (пры наяўнасці дакументаў)	Не	
мае вучоную ступень (кандыдат, доктар навук)	Не	
працуе ў групе ранняга ўзросту	Так	
прызначана пенсія ў 50 гадоў	Не	
Педагагічны стаж да прыбыцця ў бягучую дашкольную установу (гадоў)	0	
Дата пачатка адліку педагагічнага стажу ў бягучай дашкольнай установе	01.09.2017	

Как проконтролировать


1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры

Параметр	Операция	Значение
  <input type="text" value="ЕДАГАГПЧНЫХ ПАСАДАХ: -> Адукацыя"/>	<input "="" type="text" value="="/>	<input type="text" value="агульная сярэдняя"/> ...
<ul style="list-style-type: none">···· Имя···· Имя па бацьку···· Дата нараджэння···· Пол···· <input checked="" type="checkbox"/> ПРЫЁМ СУПРАЦОЎНІКА НА ПАСА···· <input type="checkbox"/> ТОЛЬКІ ДЛЯ СУПРАЦОЎНІКАЎ НА П···· Малады спецыяліст···· Адукацыя···· Спецыяльнасць (па дыплому)		


4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”



7. Нажимаем «Сформировать список»



8. Далее можно работать со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excel



Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» поле «прызначана пенсія ў 50 гадоў»

3. Вкладка «Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах» если в поле «прызначана пенсія ў 50 гадоў» стоит «Так», обратить внимание на возраст работника, а также на его педагогический стаж.

Агульнае	Толькі для супрацоўнікаў на педагагічных пасадах	Толькі для настаўнікаў-дэфекталагаў
▶ Малады спецыяліст		Не
Адукацыя		вышэйшая
Спецыяльнасць (па дыплomu)		"дашкольная адукацыя"
мае Ганаровую грамату Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь		Не
мае нагрудны знак Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»		Не
мае ганаровае званне «Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»		Не
мае ганаровае званне «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»		Не
мае дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь (пры наяўнасці дакументаў)		Не
мае вучоную ступень (кандыдат, доктар навук)		Не
працуе ў групе ранняга ўзросту		Так
прызначана пенсія ў 50 гадоў		Так
Педагагічны стаж да прыбыцця ў бягучую дашкольную установу (гадоў)		27.9
Дата пачатка адліку педагагічнага стажа ў бягучай дашкольнай установе		02.09.2013

Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры

Укажите критерии поиска:

Параметр	Операция	Значение
 ДАХ: -> призначана пенсія ў 50 гадоў	=	Так
 ТОЛЬКІ ДЛЯ СУПРАЦОЎНІКАЎ НА П		
Малады спецыяліст		
Адукацыя		
Спецыяльнасць (па дыплomu)		
мае Ганаровую грамату Міністэрства		
мае нагрудны знак Міністэрства		
мае ганаровае званне «Заслужа		
мае ганаровае званне «Заслужа		
мае дзяржаўныя ўзнагароды Рэс		
мае вучоную ступень (кандыдат		
працуе ў групе ранняга ўзросту		
прызначана пенсія ў 50 гадоў		
Педагагічны стаж да прыбыцця		

4. Нажимаем “Настройка полей”
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем “Применить”

Отображать поля:

- АГУЛЬНАЕ:
- Раён
- Установа
- Фамілія
- Імя
- Імя па бацьку
- Дата нараджэння
- Пол
- ПРЫЁМ СУПРАЦОЎНІКА НА ПАСАДУ:
- Дата прыёма на пасаду
- Пасада
- Сумяшчэнне пасады
- Колькасць занятых ставак
- Катэгорыя (для педагогаў)
- ТОЛЬКІ ДЛЯ СУПРАЦОЎНІКАЎ НА ПЕДАГАГІЧНЫХ ПАСАДАХ:
- Малады спецыяліст
- Адукацыя
- Спецыяльнасць (па дыплому)
- мае Ганаровую грамату Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
- мае нагрудны знак Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
- мае ганаровае званне «Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
- мае ганаровае званне «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
- мае дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь (пры наяўнасці дакументаў)
- мае вучоную ступень (кандыдат, доктар навук)
- працуе ў групе ранняга ўзросту
- прызначана пенсія ў 50 гадоў
- Педагагічны стаж да прыбыцця ў бягучую дашкольную установу (гадоў)
- Дата пачатка адліку педагагічнага стажа ў бягучай дашкольнай установе

7. Нажимаем «Сформировать список»

Сбросить Настройка полей Экспорт/импорт

8. Далее можно работать со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excel

Вкладка «Толькі для настаўнікаў-дэфекталагаў»

4. Вкладка «Толькі для настаўнікаў-дэфекталагаў», проверит для каких сотрудников заполнены поля данной вкладки

Агульнае	Толькі для супрацоўнікаў на педагогічных пасадах	Толькі для настаўнікаў-дэфекталагаў
▶ працуе з дзецьмі з цяжкімі парушэннямі мовы		Не
працуе з дзецьмі з парушэннем зроку		Не
працуе з дзецьмі з парушэннем слыху		Не
працуе з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю		Не
працуе з дзецьмі з лёгкімі парушэннямі мовы		Так

Как проконтролировать

1. Выделяем свой район (область)
2. Выбираем пункт меню «Новый список»
3. Задаем указанные параметры
4. Нажимаем «Настройка полей»
5. Выбираем указанные поля
6. Нажимаем «Применить»

Настройка полей

Сохраненные наборы полей:
<...>

Отображать поля:

- АГУЛЬНАЕ:
 - Раён
 - Установа
 - Фамілія
 - Імя
 - Імя па бацьку
 - Дата нараджэння
 - Пол
- ПРЫЁМ СУПРАЦОЎНІКА НА ПАСАДУ:
 - Дата прыёма на пасад
 - Пасада
 - Сумяшчэнне пасад
 - Колькасць занятых ставак
 - Катэгорыя (для педагогаў)
- ТОЛЬКІ ДЛЯ СУПРАЦОЎНІКАЎ НА ПЕДАГАГІЧНЫХ ПАСАДАХ:
 - Малады спецыяліст
 - Адукацыя
 - Спецыяльнасць (па дыплому)
 - мае ганаровую граматы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
 - мае нагрудны знак Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
 - мае ганаровае званне «Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
 - мае ганаровае званне «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
 - мае дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь (пры наяўнасці дакументаў)
 - мае вучоную ступень (кандыдат, доктар навук)
 - працуе ў групе ранняга ўзросту
 - прызначана пенсія ў 50 гадоў
 - Педагагічны стаж да прыбыцця ў бягучую дашкольную установу (гадоў)
 - Дата пачатка адліку педагагічнага стажу ў бягучай дашкольнай установе
- ТОЛЬКІ ДЛЯ НАСТАЎНКАЎ-ДЭФЕКТОЛАГАЎ:
 - працуе з дзецьмі з цяжкімі парушэннямі мовы
 - працуе з дзецьмі з парушэннем зроку
 - працуе з дзецьмі з парушэннем слыху
 - працуе з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю
 - працуе з дзецьмі з лёгкімі парушэннямі мовы

Выделить все ▼

Применить Отмена


7. Нажимаем «Сформировать список»

8. Далее можно работать со списком либо в программе, либо экспортировать его в Excel

працце з дзецьмі з цяжкімі парушэннямі новы	працце з дзецьмі з парушэннем зроку	працце з дзецьмі з парушэннем слыху	працце з дзецьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю	працце з дзецьмі з лёгкімі парушэннямі новы	Пасада
					Загадчык
					Выхавальнік
					Кіраўнік фізічнага выхавання
					Выхавальнік
					Выхавальнік
Так	Не	Не	Не	Не	Настаўнік-дэфектолаг
					Выхавальнік
					Выхавальнік
					Выхавальнік
					Тычыя пасада

5. Здесь же можно проверить сколько видов нарушений указано у учителей-дефектологов и указано ли вообще.

ОТЧЕТ «АНАЛІЗ ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ»



Сформировав отчет можно также увидеть корректность заполнения информации по нормам питания, процентах обеспеченности, травматизму, педагогических работниках, группам здоровья выпускников.